

Дарагія суайчыннікі!

Сардэчна віншую вас са святам — Днём Кастрычніцкай рэвалюцыі. Кастрычнік 1917 года не толькі змяніў лёс вялікай краіны, але і ў многім вызначыў гістарычны шлях развіцця ўсяго чалавецтва. Дзевяноста гадоў таму рэвалюцыя ўцягнула мільёны людзей у працэс пабудовы новага грамадства, не на словах, а на справе свабоднага ад эксплуатацыі, нацыянальнага прыгнёту і няроўнасці.

Дзякуючы перамозе Вялікага Кастрычніка ажыццявілася мара многіх пакаленняў беларусаў — мы набылі незалежную дзяржаву, адкрылі для сяброў.

Сёння Рэспубліка Беларусь упэўнена ідзе ўласным шляхам развіцця. Усе доброты мы ствараем сваімі рукамі, розумам і талентам у імя нашай Радзімы. Стваральна праца, імкненне да сацыяльнай справядлівасці, павага да гісторыі і традыцый — галоўныя фактары кансалідацыі беларускага грамадства.

Шчыра жадаю вам, дарагія суайчыннікі, шчасця і здароўя, спакою і міру, дабрабыту і упэўненасці ў заўтрашнім дні.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Падмурак нашай духоўнай культуры

Дарагія суайчыннікі! Шчыра віншую вас са 125-годдзем з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа.

Вялікі пясоў займае адно з найбольш пачасных месцаў у сусветнай славаеў нашай краіны. Якуб Колас — знакаміты класік нацыянальнай літаратуры, буіны грамадскі і дзяржаўны дзеяч, вучоны і педагог, чалавек шматграннага таленту, светлага розуму, шчодрай душы, які нястомна служыў Беларусі, праслаўляў яе ва ўсім свеце.

Літаратурная спадчына Якуба Коласа — гэта сапраўдная энцыклапедыя народнага жыцця, скарбонка выдатнай, прыгожай і чыстай беларускай мовы. Яго бесмяротныя творы складаюць падмурак нашай духоўнай культуры, абуджаюць у сэрцах людзей пачуцці патрыятызму і гонару за Радзіму.

Няхай жа і надалей жыццё і дзейнасць Якуба Коласа будучы дзень іскравым прыкладам невячэрняй любові да Айчыны, вучыць шанавачы і берачы сваю зямлю, самааддана працаваць на карысць беларускага народа.

Жадаю вам здароўя, поспехаў, шчасця і дабрабыту.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.
3 лістапада 2007 года.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«Развіццё шматгранных сувязяў з КНР — важнейшы напрамак знешняй палітыкі Беларусі»

Беларусь разглядае Кітай у якасці стратэгічнага партнёра і гатова прадоўжыць развіццё з КНР усебаковага супрацоўніцтва. Аб гэтым заявіў 5 лістапада Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з прэм'ерам Дзяржаўнага савета Кітайскай Народнай Рэспублікі Вэнь Цзябао, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

Паводле яго слоў, агульнае багачанне галоўных сусветных праблем і шляхоў іх пераадолення ствараюць дадатковы базіс для беларуска-кітайскага адносінаў. «Таму Беларусь і Кітай зацікаўлены ва ўзаемным умацаванні пазіцый адзін аднаго праз палітычнае ўзаемадзеянне, ваенна-тэхнічнае і навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва, а таксама праз эфектыўныя гандлёва-эканамічныя і крэдытна-інвестыцыйныя сувязі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка пазітыўна адзначыў дынаміку тавараабароту паміж дзюйма дзяржавамі, які дасягнуў прыкладна \$1 млрд, і выказаў упэўненасць у тым, што гэта сучаснае становішча імпульсавана для сумеснай рэалізацыі ў бліжэйшы час сапраўды буінамаштабных праектаў.

Паводле слоў Прэзідэнта, ужо сёння з прыцягненнем кітайскага капіталу рэалізуюцца інвестыцыйныя праекты стварэння ў Беларусі інфраструктуры дзяржаўнага аператара саатавай сувязі «БЕСТ», раз'горнуты праект рэканструкцыі Мініскага ЦЭЦ-2. ААТ «Гарызонт» і кітайская карпарацыя Midea Group завяршаюць стварэнне сумеснага прадпрыемства па вытворчасці складанабытавой тэхнікі.

«Прапаганда нашых праектаў у роўнай ступені выгадна як Беларусі, так і Кітаю. Фактычна мы прадастаўляем Кітаю пласцікоў у цэнтры Еўропы для дэманстрацыі сваіх тэхналогій, абсталявання высокай якасці, прасоўвання іх на рынку Захаду», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Беларусь выступае першай у Еўропе краінай, якая заказвае кітайскім карпарацыям будаўніцтва цэментных заводаў, цэлюлозных камбінатаў, электрастанцый, дрэваперапрацоўчых прадпрыемстваў, падкрэсліў Прэзідэнт. Пры гэтым беларускі бок разлічвае на разуменне і сур'ёзныя крокі ў адказ кітайскіх партнёраў.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

Беларусь — Карэя: тавараабарот расце

Пытанні развіцця гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Карэяй абмеркаваны на сустрэчы прэм'ера Міністра Сяргея Сідорскага і прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

У час афіцыйнага візиту беларускага прэм'ера-міністра прэзідэнта Рэспублікі Карэя Ро Му Хёна.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Родная газета на роднай мове



6 ЛІСТАПАДА 2007 г.
АЎТОРАК
№ 212 (26077)

Кошт 380 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

Без капусты хата пуста



Мінскі раён.

РОЗГАЛАС

А П О Ш Н Я Я
І Н Ф А Р М А Ц Ь Я
С У Т А К

ДА КАНЦА ТЫДНЯ БУДЗЕ ХОЛАДНА

Як паведаміла галоўны сінноптык Рэспубліканскага гідромэаэцэнтра Вольга Фядотава, на гэтым тыдні надвор'е ў Беларусі ў цэлым чакаецца няўстойлівае.

Так, 7—8 лістапада чакаюцца апады, пераважна ў выглядзе мокрага снегу. Тэмпература паветра ўначы складзе ад 0 — мінус 1 градуса да 5—7 градусаў маразу. У дзённым гадзіны будзе ад мінус 4 да плюс 3 градусаў. У канцы гэтага тыдня Беларусь зноў апынецца пад уплывам актыўнага атлантычнага цыклону, які прынесе ў рэспубліку апады ў выглядзе снегу. Уначы гадзіны будзе ад 0 да 6 градусаў маразу, пры праясненнях да мінус 8 градусаў. Удзень тэмпература будзе вагацца ад мінус 3 да плюс 2 градусаў.

БЕЛТА.

ЭКС-ГАЛОЎРАЧ ТРАПІЎ НА НАРЫ

Да шасці з паловай гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці асуджаны былы галоўны ўрач пастаўскага дзяржаўнага раэабілітацыйнага аздараўляльнага цэнтру «Ветразь».

Паводле звестак Генеральнай пракуратуры краіны, медык прызначаны вінаватым у крадзяжы шляхам злоўжывання службовым становішчам і перавышэнні ўлады. Як высветліла следства, экс-галоўрач незаконна атрымаў з фонду эканоміі заробку прэміяльныя выплаты ў суме амаль 11 мільёнаў рублёў, а таксама прывоўраў яшчэ 1,2 мільёна рублёў, якія былі налічаны іншым асобам па фіктыўных дагаворах падараду.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

БАБКАРЭА ГАРМАЛАЗВОД

У вёсцы Дрычын Пухавіцкага раёна невядомы злодзеі абрабавалі малочны завод.

Паводле звестак УУС Мінбелвыканкама зламыснік зламаў замкі кратаў і дзверы, злез у памяшканне Мінскага прадпрыемства «Гармалазвод № 3» і выкраў з сейфа больш за 14 мільёнаў рублёў. Будынак не ахоўваўся.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

АКЛАДЫ РАБОТНІКАЎ БЮДЖЭТНАЙ СФЕРЫ ПАВЫШАЮЦА З ЛІСТАПАДА НА 7,7 ПРАЦЭНТА

Тарыфная стаўка першага разраду для аплаты працы работнікаў арганізацый, што фінансуюцца з бюджэту і карыстаюцца дзяржаўнымі датацыямі, павышана на 7,7 працэнта да Вг70 тыс.

Аб гэтым паведаміў начальнік галоўнага ўпраўлення працы і заробатнай платы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі Геннадзь Прохорчык, каментуючы па просьбе карэспандэнта БЕЛТА пастанову Савета Міністраў Беларусі № 1444 ад 2 лістапада 2007 года. Павышэнне зарплаты змогуць адчуць больш за 800 тыс. работнікаў, занятых у бюджэтай сферы. За дзевяць месяцаў гэтага года намінальная заробатная плата бюджэтайнай павялічылася на 14,3 працэнта. У верасні гэтага года сярэдняя зарплата ў бюджэтайнай сферы складала Вг603,4 тыс. (\$280,7 у эквіваленце).

Алена ПРУС, БЕЛТА.

УВАХОД НА ДЗВЕ НОВЫЯ СТАНЦЫІ МІНСКАГА МЕТРО 7 ЛІСТАПАДА БУДЗЕ БЯСПЛАТНЫ

Уваход на дзве новыя станцыі Мінскага метрапалітэна «Уручча» і «Барысаўскі тракт» у дзень іх адкрыцця 7 лістапада будзе бясплатны, паведаміў журналістам начальнік КУП «Дырэкцыя па будаўніцтву Мінскага метрапалітэна» Васіль Жыбуць.

Пасля адкрыцця станцый метрабудуўцы будучы пераведзены на будаўніцтва перагонаў ад станцый «Інстытут культуры» да станцый «Петрушына» і далей да мікрараёна «Малінаўка». Гэты ўчастак плануецца здаць у эксплуатацыю ў 2011 годзе. Першая лінія дасягне працягласці 20 км з пятнаццацю станцыямі метро.

Андрэй МАЛАХОЎСКІ, БЕЛТА.

У МІНСКУ ПАВЯЛІЧАНЫ ТАРЫФЫ НА ТАКСІ

Мінскія дыспетчарскія службы таксі з 5 лістапада перайшлі на новы тарыф — з Вг1 тыс. 100 за кіламетр да Вг1 тыс. 320, паведаміў дырэктар транспартнай асацыяцыі «Сталічнае таксі» Канстанцін Кузьмянко. Павялічэнні і мінімальны кошт праезду. Незалежна ад адлегласці павялічыў кліент абавязкова павінен аплаціць кошт пасадкі і не менш як тры кіламетры шляху. Раней гэта сума складала Вг4 тыс. 950, зараз — Вг5 тыс. 940.

Андрэй МАЛАХОЎСКІ, БЕЛТА.

80 МІЛЬЁНАЎ НАЯЎНЫМІ

Дырэктар выкраў у прадпрыемства 80 мільёнаў рублёў.

Такую суму кіраўнік закрытага акцыянернага таварыства «Будадраджэнне» на працягу сямі месяцаў зніў з рахунка прадпрыемства. Гэтыя грошы акцыянернаму таварыству пералічыў Бабруйскі завод буінамальнага дамабудавання які перададлі плату за вежавы крам. Узбуджана крымінальная справа.

Настасся МЯКЧЫЛА, «Мінск-Навіны».

Генадзь ЗЮГАНАЎ:

«ПАТРАБУЕМ ПЕРАСТАЦЬ ТАЧЫЦЬ ЗУБЫ НА БЕЛАРУСКІЯ ФАБРЫКІ І ЗАВОДЫ»

3—5 лістапада ў Мінску праходзіла Міжнародная сустрэча камуністычных і працоўных партый. Удзельнікі мерапрыемства імкнуліся давесці, што падзеі кастрычніка 1917 года мелі вялікую карысць для многіх краін свету, крытыкавалі Запад і сённяшняе кіраўніцтва Расіі.

Як паведамілі арганізатары сустрэчы, у ёй прынялі ўдзел прадстаўнікі 72 левых партый з 59 краін. Выступачы падчас адкрыцця мерапрыемства, першы сакратар ЦК КПБ Таццяна Голубева заявіла, што «сустрэча будзе садзейнічаць кансалідацыі ўсёх антымільярдысцкіх і нацыянальна-патрыятычных сіл, умацаванню інтэрнацыянальнай салідарнасці камуністычных і працоўных партый у барацьбе з імперыялістычнай глабалізацыяй панамерыканскі».

Ацэнаваючы падзеі кастрычніка 1917 года, прамоўца адзначыла, што яны «сталі пераламнай падзеяй сучаснай гісторыі». Перамога рэвалюцыі «спыніла бязмежнае ўзростанне капіталізму ў міжнародным маштабе», а таксама «абазначыла новы шлях сацыяльнага прагрэсу, у аснове якога было пакладзена сапраўднае народна-ўладдзе».

Беларусь, паводле слоў Таццяны Голубевай, да рэвалюцыі «была адсталым краем, дзе панавалі беднасць, бяспраўе і чалавечыя горы». І толькі падзеі кастрычніка 1917 года «дазволілі беларускаму народу ўпершыню са шматвяковаю гісторыяю набыць нацыянальную дзяржаўнасць».

Распад Саветаўскага Саюза, на гандлю і інвестыцыям (КОТРА). Запланавана сустрэча Сяргея Сідорскага з прэм'ера-міністрам Карэя Хан Док Су.

Тавараабарот Беларусі і Карэі ў 2006 годзе ў параўнанні з 2005 годам павялічыўся на 52,2 працэнта і склаў \$87 млн (экспарт — \$9,7 млн, імпарт — \$77,3 млн).

Людміла САЦ, БЕЛТА.

Германскі бізнэс: добрыя вынікі ў Беларусі

Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўнікамі дэлегацыі Германіі.

Ен адзначыў, што ў Беларусі дзейнічае 78 прадстаўніцтваў нямецкіх кампаній, якія працуюць у самых буйных галінах эканомікі. Акрамя таго, у кожнай свабоднай эканамічнай зоне краіны ёсць прадпрыемствы, дзе прысутнічае нямецкі капітал.

Сяргей Сідорскі падкрэсліў, што паміж Беларуссю і Германіяй складзілася добрая сувязь. «У навейшай гісторыі Беларусі мы імкнімся выбудоўваць з ФРГ самыя роўныя адносіны», — сказаў беларускі прэм'ер. Звартаючыся да нямецкіх біз-

нэсменаў, Сяргей Сідорскі падкрэсліў, што Беларусь будзе эканоміку, якая доваляе ўспрымаць да знешніх удзельнікаў. У рэспубліцы вядзецца глыбокая мадэрнізацыя прамысловасці, укаранення новай тэхналогіі. Асабліва гэта датычыцца буйных вытворчасцяў — нафтахіміі, машынабудавання, трактарабудавання. «Зроблена ўсё, каб гэтыя галіны занялі нішу на сусветным рынку», — падкрэсліў кіраўнік урада.

Для актыўнага прасоўвання на еўрапейскі рынак беларускія прадпрыемствы сертыфікуюць свае вытворчасці па еўрапейскіх стандартах, іх ужо маюць больш за 70 працэнтаў арганізацый. Што датычыцца прыватызцыі,

пазіцыя Беларусі такая: яна павінна быць спакойнай, упэўненай і планавай. Пры гэтым у краіне больш за 50 працэнтаў прадпрыемстваў-вытворцаў — акцыянерныя таварыствы, прыватныя кампаніі. У рэспубліцы засталася 37 працэнтаў чыста дзяржаўных прадпрыемстваў, якія вызначаюць развіццё эканомікі.

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол ФРГ у Беларусі Гербард Ваіс падзякаваў беларускаму прэм'еру за сустрэчу, якая завяршыла правядзенне ў Беларусі Дзён нямецкай эканомікі. На думку пасаля, такія кантакты працуюць на перспектыву, даюць сігнал для канструктыўнай узаемавыгаднай работы.

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.

А. Лукашэнка выказаў спачуванні У. Пуціну

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сабе асабіста выказаў спачуванні кіраўніку расійскай дзяржавы Уладзіміру Пуціну, родным і бліжнім загінулым у выніку пажару ў Тульскай вобласці.

«Паведамленне аб пажары ў інтэрнаце для астатэльня і інвалідаў у Тульскай вобласці, які прывёў да чалавечых ахвяраў, з болем успрынята ў Рэспубліцы Беларусь», — гаворыцца ў спачуванні.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже помещения транспортного назначения — гаража № 293 расположенного по адресу: г. Минск, ул. Ангарская, 100 в массиве «Северный» (общая площадь — 20,6 кв. м, инвентарный номер 500/D-509444).

Начальная цена — 16 977 100 белорусских рублей.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта (1 697 710 белорусских рублей) перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «Белпромстройбанк» по Минской области, г. Минск, код 153001331, УНП 190398583. Оплата объекта осуществляется в течение 2-х месяцев и 25 календарных дней с даты проведения аукциона. Аукцион состоится 7 декабря 2007 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 6 декабря 2007 года до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6. Порядок подачи заявления на участие в аукционе указан в условиях проведения аукциона.

Телефоны для справок: (017)227 48 36, 227 40 22.

ОАО «ПАРИТЕТБАНК» ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ЗАКУПКУ БАНКОМАТОВ

Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Минск, ул. Гамарника, 9/4.

(017) 288 49 46, (029) 166 98 16,

Снытко Игорь Анатольевич.

ISSN 1990 - 763X
0 7 2 1 2 >
Курсы валют
1 доллар США 2 151,00
1 евро 3 112,93
1 латвийский лат 4 430,48
1 литовский лит 901,62
1 чешская крона 115,59
1 польский злотый 853,47
1 российский рубль 87,20
1 украинская гривна 425,52

Курсы валют
Центробанк РФ
1 доллар 24,6674
10 UAH 48,7498
1000 BYR 11,4519
1 евро 35,6888
Курс в белорусских рублях
(на 5.11.2007 г.)
USD 2135 / 2210

Агенцтва Уладзіміра Граўцова
Падпісаны на часопіс «Звязда» з 2007 года ў адпаведнасці з умовамі выдання імя выдателя імя выдателя імя выдателя
Тэлефон выдання: 206-98-017

«Развіццё шматгранных сувязяў з КНР — важнейшы напрамак знешняй палітыкі Беларусі»

(Заканчэнне. Пачатак на Т-й стар.)

Аляксандр Лукашэнка выказаў удзячнасць кітайскаму боку за дапамогу Кітаю ў пераадоленні на-ступстваў чарнобыльскай ката-строфы, а таксама за гадоўнасць прадстаўіцы Беларусі лютытна крэдыты. Важным індэкатарам да-веру Беларусі да банкаўска-фінан-савай сістэмы Кітая стала ўключэн-не ў верасні 2007 года оюяня ў раз-лік пазачкачкі міжнародных рэзер-вовых актываў нашай краіны, да-даў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы таксама вы-сока ацаніў вынікі наўдаўняга XVII Усекаітайскага з’езда Камуністыч-най партыі Кітая.

На сустрэчы быў удзялілі асаб-ліваю ўвагу пытанням нароччан-ня ўзаемагана гандлю. Прэм’ер Дзяржсавета КНР адзначыў, што штогадовы тавараабарот Белару-сі і Кітая ў бліжэйшы час павінен дасягнуць \$1,5 млрд.

Высокі кітайскі гошч падкрэ-сліў, што яго краіна уяўляе сабой велімі рынак для беларускіх та-ваараў. Ён таксама павердзіў га-тоўнасць Кітая фінансавач буйна-я сумесня праекты. «Уз’яўлены, што мы цалкам зможам знайсці рашэн-не пытання аб іх фінансаванні», — сказаў Вань Цзябо.

Звяртаючыся да Аляксандра Лу-кашэнкі, кітайскі гошч таксама ад-значыў: «Кітай высока ацэньвае тое, што Вы вылучаеце адносіны з КНР як адзін з прыярытэтных на-прамкаў сваёй знешняй палітыкі».

«Развіццё навукаёмісцкага секта-ра ў нашых гандлёва-эканамічных

адносінах выключна важнае», — пе-ракананы Прэзідэнт.

Ён таксама заявіў аб тым, што «Беларусь будзе заўсёды застава-цца для Кітая надзейнай апарой у Еўропе, велімі надзейным сябрам».

Па выніках перагавораў у пры-сутнасці Прэзідэнта Беларусі і прэм’ера Дзяржсавета КНР пад-пісаныя двухбаковыя дакументы па розных праектах на суму больш як \$530 млн. У іх ліку — міжурада-выя рамачныя пагадненні аб вы-дзяленні Кітаем пакуніцкага крэ-дыту ў аб’ём \$500 млн на закуп-ку трох ліній па вытворчасці цэ-менту, а таксама льготнага крэ-дыту на суму \$27 млн. Заклучана міжурадавае пагадненне аб пра-дстаўленні Беларусі бязвыплат-най дапамогі ў памеры \$2,7 млн. Акрамя таго, падпісаны абмяненныя пісьмы аб прадстаўленні кітай-скім урадам амаль \$4 млн на рэ-канструкцыю стачыянара Гомель-скага абласнога кардыялагічнага дыспансэра.

Міністэрства культуры Белару-сі і Кітая падпісалі пратакол аб су-працоўніцтве на 2007—2011 гады, а кітайская кампанія «Хуавэй» і

«Белтэлекам» заключылі кантракт на пастаўку абсталявання перада-чкі даных і камплектуючых.

Размова Аляксандра Лукашэн-кі і Вань Цзябо прадоўжылася ў той жа дзень у час афіцыйнага абеду ад імя Прэзідэнта Рэспуб-лікі Беларусі ў гонар Прэм’ера Дзяржсавета Кітайскай Народнай Рэспублікі.

«Развіццё шматгранных сувязяў з КНР заўсёды было важнейшым напрамакам знешняй палітыкі Белару-сі. Пазіцыі нашых краін трады-цыйна супадоўжа па ключавых пы-таннях міжнароднага парадку дня, — заявіў Прэзідэнт. — Гэта ў пер-шую чаргу — неабходнасць буда-ўніцтва шматполаснага свету, ума-цвання аўтарытэту і павышэння ролі Арганізацыі Аб’яднаных На-цыяў, недадуплічнасць умяшання ва ўнутраныя справы суверэнных дзяржаў па якой бы там ні было прычыне. Вынікі праведзеных сён-ска перагавораў яшчэ раз павер-дзілі высокі ўзровень беларуска-кі-тайскай дружбы, узаемаразумен-ня і даверу».

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі.

Вулічныя таксафоны чакаюць вашых званкоў

Як паведамілі журналісты «Звязды» ў прэс-службе РУП «Белтэлекам», паслугу «ўваходная сувязь» прадастаўляюць сёння ўжо каля паловы ўсіх таксафонаў.

У дадзены момант агульнай парк таксафонаў налічвае ў краіне 15 919 апаратаў, з іх ўваходная сувязь «ўзброеныя» 7879 таксафонаў. Нумары таксафонаў, на якія можна тэлезвановаць, размешчаны непасрэдна на саміх таксафонах. Званкі тарыфікуюцца як стачыянарнае тэлефонана сплучэнне. Так адна хвіліна тэлефоннай размовы ў межах горада каштуе 8,6 рублёў, у межах вобласці — 22 рублі і ў межах краіны — 43,9 рублёў.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Супрацоўніцтва

Літэратурная транзітная кропка

БЕЛАРУСЬКА І РАСІЙСКАЯ МЫТНІКІ Ў РЭШЦЕ РЭШТ ДАМОВІЛІСЯ АБ СТВАРЭННІ ЭФЕКТЫўНАЙ ЗАСЛОНЫ НА ШЛЯХУ «ШЭРАГА ІМПАРТУ» З КАЛІНІГРАДСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Першага лістапада ў Мінску ад-былося пасяджэнне калегіі Мытна-га камітэта Саюзнай дзяржавы. Які паведаміў падчас сустрэчы з жур-налістамі кіраўнік Федэральнай ў-мытнай службы (ФМС) Расіі Анд-рэіў Бельянінаў, «саміт мытнікаў» аказаўся велімі плёнчым. Былі разгледжаны 18 пытанняў. У чым вялікая заслуга не толькі кіраўні-коў мытных органаў абедзвюх дзяржаў, але і экспертаў, якія на-пярэдні калегіі працавалі да 3 га-дзін ночы. Сярод праблем, якія бы-лі вырашаны падчас калегіі, най-больш актуальнай і надзвычай з’я-ўляецца навадзненне належнага па-радку пры перамяшчэнні грузаў з Калініградскай вобласці праз тэ-рыторыю Беларусі. Які падкрэсліў старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта (ДМК) нашай краіны Аляк-сандр Шпілеўскі, беларускі бок велімі хвалюе праблема недапа-спыткі грузаў з Калініградскай вобласці. Маюцца на ўвазе тава-ры, якія паводле дакументаў тран-зітам перамяшчаліся ў Расію, а по-тым «з’яўляліся» на тэрыторыі Бе-ларусі. Летас агульны кошт тако-

га «шэрага імпарту», які застаўся ў нашай краіне, склаў 10 мільянаў долараў. Выпадкі, калі транзітныя грузы з Калініградскай вобласці з’яўляліся ў Беларусі былі і ў мытнай службе (ФМС) Расіі Анд-рэіў Бельянінаў, «саміт мытнікаў» аказаўся велімі плёнчым. Былі разгледжаны 18 пытанняў. У чым вялікая заслуга не толькі кіраўні-коў мытных органаў абедзвюх дзяржаў, але і экспертаў, якія на-пярэдні калегіі працавалі да 3 га-дзін ночы. Сярод праблем, якія бы-лі вырашаны падчас калегіі, най-больш актуальнай і надзвычай з’я-ўляецца навадзненне належнага па-радку пры перамяшчэнні грузаў з Калініградскай вобласці праз тэ-рыторыю Беларусі. Які падкрэсліў старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта (ДМК) нашай краіны Аляк-сандр Шпілеўскі, беларускі бок велімі хвалюе праблема недапа-спыткі грузаў з Калініградскай вобласці. Маюцца на ўвазе тава-ры, якія паводле дакументаў тран-зітам перамяшчаліся ў Расію, а по-тым «з’яўляліся» на тэрыторыі Бе-ларусі. Летас агульны кошт тако-

Мікола ДЗЯБЕЛА.

Выратаванне тапельцаў — справа рук саміх тапельцаў, альбо Калі матросу-выратавальніку 75 гадоў

У Віцебскай вобласці ў мелпунктах выратавальных станцый дзяр-жаўнага грамадскага аб’яднання «Беларускае рэспубліканскае тавары-ства ратавання на водах» не гатовы аказаць дашпальнічную рэанімацый-ную дапамогу тым, хто пацярпеў ў вадзе. Віцебскай абласной арганіза-цыі таварыства наогул не атрымана адпаведная ліцэнзія Міністэрства аховы здароўя. Пры правядзці мелпунктаў выратавальных станцый спе-цыялісты Камітэта дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці ў больш-асці выпадкаў выявілі недакамплет медыцынскага абсталявання: ад-сутнічалі апараты для штучнай вентыляцыі лёгкіх кіслародам, кісларод-ныя інгалятары. У чатырох мелпунктах не было неабходнага набору лекаў, але ж медработнікі, штодзень прыступаючы да дзяжурства, расціскалі ў спецыяльных журналах, пацярджачочы гадоўнасць аказа-ваць медыцынскую дапамогу. Пры гэтым, які падлічылі кантралёры, з бюджэту толькі на зарплату медработнікаў у 2006 годзе выкарыстаны

для дзеткаў беларусаў» Коласа. Творы Купалы, Коласа, Багушэві-ча, Гартнага, Галубка, Бядулі... Са-праўды, гэта былі праміны сонца ў акенцы беларусаў.

А яшчэ ў XIX стагоддзі высо-кыя хаты не мелі вокнаў, такіх, якія мы прызвычалі сёння ба-чыць. Былі невялікія адтулі-ны, выразаныя ў двух сумеж-ных бярнях. На зіму іх часта проста затыкалі анучай аль-бо застаквай. А цёплай па-рой зацягваліся яны скурай, паперай, палатном, высуша-нымі пухірамі. Пухір — гэта жывёльны пузыр. У Коласа: *Пачуць ён хоча голас мужны, Махнуць рукой на цёмны вёр, Бо ў ім ты бурбалка-пухір.*

У пачатку XX стагоддзя ма-ладцы, калі аддзяляліся ад бацькоў, будавалі сабе новыя хаты, ужо з белаў печу, з вокнамі, у якія ўстаўлялі шкля-ныя шыбы. Як правіла, у вы-скавай хаце таго часу было тры акны. Адно выходзіла на вуліцу, два — у дварышкі. Шкло ў той час велімі цані-лася, таму шыбы былі невя-лікія, вокны таксама. З шы-бай звязана адна рэдкацый-ная гісторыя, якую расказа-лі ў свой час старыя супра-цоўнікі мясцовай «раёнкі». Пасля вайны працаваў у га-зету прыходзілі розныя людзі — былыя франтавікі, парты-заны, моладзь, хоць за пля-чышка мела добра калі сем класаў. Многія зусім слаба валодалі беларускай мовай. І вось адзін та-кі журналіст напісаў нарыс пра кал-гаснага брыгадзіра. Той брыгадзір, прыйшоўшы клікаць калгасніка на працу, стаў пад акно і пастакуў у шэбеніцу. Рэдактар вычытаў арты-кул, праслуцаў. Ён і набралі, так і аддалі ў друк. І толькі ў апошні мо-мента. Гэтыя кнігі прыходзілі ў выскавыя хаты, чыталі іх днём ля спяваватых акенцаў, вечарам ля лупчыні і даросляў, і дзеці. А якія назыві «Беларускі лемантар, або першая навука чытання» Гаганда. «Першае чытанне для дзеткаў бел-арусаў» Цёткі, «Другое чытанне

ДАТЭРМІНОЎШЧЫК ПА АГУЛЬНЫХ ПРАВІЛАХ

Пенсійны пыталынік

Нягледзячы на тое, што пасля правядзення мінулай пенсійнай «прамой лініі» прайшло ўжо доволі шмат часу, даводзіцца канстатаваць як факт — у радыцуючы пан-рапейшым працягваюцца паступаць вашы званкі і пісьмы. Таму мы вырашылі зноў вярнуцца да гэтай тэмы і, як кажуць, разабрацца з усім да канца. Такім чынам, на пытанні чытачоў «Звязды» адказвае началь-нік галоўнага ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльна-га страхавання Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Ва-ляціца Вікенцеўна КАРАЛЕВА.

Патлумачце, калі ласка, ці павінен рабіцца пераразлік пенсіі за час работы ад пачатку датэрміновага выхаду на яе і да дасягнення агульнаўсталя-ванага пенсійнага ўзросту?

Вераніка Аляксандраўна Курловіч, г. Мінск

— У такім выпадку пераразлік робіцца толькі за работу да 1 жніў-ня мінулага года — даты пачатку дзеяння змяненняў і дапаўненняў у Законе «Аб пенсійным забеспяч-чэнні». Што ж да работы на да-тэрміновай пенсіі пасля 1 жніўня 2006 года, то гэты перыяд стане падставой для пераразліку толькі па агульнай умове — часовай ад-мове ад атрымання пенсіі.

— У сувязі з хваробай спа-чыну мне была вызначана дру-гая, а потым — першая група інваліднасці. Аднак атрымала-ся так, што зараз ёсць даку-менты толькі на другую групу, а ў сваю чаргу гэта — пытанне памеру пенсіі. Што рабіць у та-кой сітуацыі?

Валянціна Іванюна Харчанка, г. Гродна
— Сапраўды, Валянціна Іваню-на, у вашай пенсійнай справе ёсць толькі заключэнне аб устанавленні

залежнасці ад іх стажу і заробку, інакш кажучы, у залежнасці ад фін-ансавога ўкладу ў фінансаван-не пенсійнай сістэмы. Прычым менавіта ў пэўнай, паколькі пен-сійная сістэма не з’яўляецца да канца страхавой. Сёння за кошт яе сродкаў фінансуюцца так зван-ныя «крэдэтыя перыяды» (служ-ба ў арміі, догляд малых дзяцей, інваліды, атрыманыя дапамогі па беспрацоўі і г.д.), датэрміновыя пенсіі, надбавкі і іншыя выплаты. Апроч таго, неабходна не забы-вацца аб забеспячэнні пенсійнымі выплатам не ніжэй за вызначаныя мі-німальны ўзровень асобам, што ў мінулым працавалі на нізка-аплатных работах, маладымі інва-лідамі, дзецям, якія страцілі кар-міцеля. У гэтых мэтах унутры са-мой пенсійнай сістэмы адбывае-цца дадатковае «пераразмерка-ванне».

Пры гэтым варта заўважыць, што грамадзянам, якія не маюць стажу работы, прызначаюцца са-цыяльныя пенсіі. Выплата такіх пенсій робіцца не за кошт агуль-най пенсійнай сістэмы, а за срод-каў рэспубліканскага бюджэту. І, да слова, у кастрычніку памер са-цыяльных пенсій мужчынам, які дасягнулі ўзросту 60, і жанчым на-ва ўзросце больш за 55 гадоў складала 46 340 рублёў. Для па-раўнання: памер мінімальнай пен-сіі па ўзросце пры стацы работы ў мужчын не менш за 25 ці ў жан-чын не менш за 20 гадоў і інды-видуальным каэфіцыентам да 0,5 быў 145 870 рублёў. Іншымі словамі,

— Я выходзіў сына-інвалі-да з дзяцінства, і ў сувязі з гэ-тым велімі працяглы час ма-гала ўкладвацца толькі на ніз-кааплатныя работы. У выніку пры выхадзе на пенсію па ўзросце індывідуальны каэфі-цыент заробку аказаўся нізкім, а сама пенсія — велімі малень-кай, яна амаль такая ж, як у тых, хто ніколі не працаваў. Ча-му так адбываецца?

Рэгіна Вікенцеўна Казакевіч, Смагонскі раён
— Перш-наперш, Рэгіна Ві-кенцеўна, давайце паспрабуем разабрацца, які дзейнічае наша пенсійная сістэма. У агульных ры-сках усё выглядае такім чынам: з працуючай часткі грамадства збі-раюцца страхавыя ўзносы, а за-тым гэтыя сродкі размяркоўваю-цца паміж пенсіянерамі ў пэўнай

Закон Рэспублікі Беларусь

Аб унясенні дапаўненняў у некаторыя кодэксы Рэспублікі Беларусь па пытаннях адміністрацыйнай адказнасці за правапарушэнні ў сферы агразакатурызму

Прыняты Палатой прадстаўнікоў 2 кастрычніка 2007 года

Адабраны Саветам Рэспублікі 17 кастрычніка 2007 года

Артыкул 1. Унесці ў Кодэксы Рэспублікі Беларусь аб адміністра-цыйных правапарушэннях ад 21 красавіка 2003 года (Нацыя-нальны рэстр правых актаў Рэспублікі Беларусь, 2003 г., № 63, 2/946; № 87, 2/980; 2005 г., № 74, 2/1112; № 120, 2/1128; 2006 г., № 208, 2/1207, 2/1212; № 111, 2/1242; 2007 г., № 4, 2/1296; № 160, 2/1343; № 175, 2/1370) наступныя дапаўненні:

1. Частку 2 артыкула 6.5 пасля слоў «парадку падаткаабкладання» дапоўніць словамі «, а таксама пра-дугледжаны артыкулам 23.74 гэтага Кодэкса».
2. Дапоўніць Кодэксы артыкулам 23.74 наступнага зместу: **«Артыкул 23.74. Парушэнне парадку ажыццяўлення дзей-насці па аказанні паслуг у сфе-ры агразакатурызму**
1. Ажыццяўленне фізічнай асо-бай аб сялянскай (фермерскай) гаспадаркай дзейнасці па аказан-ні паслуг у сферы агразакатурызму не павіна быць аб’ектам адміністра-цыйна-накладнае штрафу ў па-меры ад адной да дзесяці база-вых велічын».
2. Непрадастаўленне фізічнай асобай або сялянскай (фермер-скай) гаспадаркай і падатковыя ор-ган інфармацыя па ўстаноўленай форме аб дагаворах на аказанне паслуг у сферы агразакатурызму, якія заключаны ў мінулым годзе, — цягне накладнае штрафу ў па-меры ад адной да пяці базавых ве-лічын».

Артыкул 2. Унесці ў Працэсу-альна-выканаўчы кодэксы Рэспублікі

Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях ад 20 снежня 2006 года (Нацыянальны рэстр правых актаў Рэспублікі Бела-русь, 2007 г., № 14, 2/1291; № 132, 2/1330; № 160, 2/1343; № 175, 2/1370) наступныя дапаўненні:

1. Артыкул 3.3 пасля лічбаў «21.8» дапоўніць словамі «, част-кай 1 артыкула 23.74 (за правапа-рушэнні, якія ўчынены пры ажыц-цяўленні дзейнасці па аказанні па-слуг у сферы агразакатурызму без паведамлення адпаведнаму сельскаму Савету дэпутатаў)».
2. Частку 1 артыкула 3.13 пас-ля лічбаў «23.73» дапоўніць сло-вамі «, 23.74 (за выключэннем пра-вапарушэнняў, якія ўчынены пры ажыццяўленні дзейнасці па аказан-ні паслуг у сферы агразакатурызму без паведамлення адпаведнаму сельскаму Савету дэпутатаў і (або) без заключэння дагавора на аказан-не паслуг у сферы агразакатуры-зму)».
3. У частцы 1 артыкула 3.30, пункт 26 пасля лічбаў «23.73» дапоўніць словамі «, 23.74 (за вы-

№ 279—3

ўважыў, што, які правіла, пасады матросаў — выратавальнік пастаў займаюць старшыні рабнчных і гарадскіх арганізацый таварыства. Пры гэтым шэраг пасадаў матросаў — выратавальнікаў займаюць асобы пен-сійнага і пераадпенсыйнага ўзросту. Так, на 12 з 20 выратавальных па-стоў сяродні ўзрост матроса-выратавальніка склаўся больш за 61 год. А самаму старэйшаму спецыялісту споўнілася 75 гадоў.

Здзіўляе і метаў падліку колькасці тых, хто патануў. Згодна з данымі абласной арганізацыі таварыства ў 2005 годзе ў Віцебскай вобласці ў ва-дзібах патанулі 218 чалавек, а ў 2006 м — 196. Але ж паніжэнне выпадкаў гібель не адпавядае сапраўдным становішчам. Справа ў тым, што ў сумны спіс патанулых ўключваюцца выпадкі гібель не на вадзе, а «ад вадзі» і па-водле прычыны трагічнасці. У прыватнасці, з 196 чалавек — 10 загінулі дома ў ваннай, 12 — у канавах, 2 — у калодзежах. Акрамя гэтага, грамадзян-можа патануць нават за межамі вобласці, але ж будзе залічаны ў спіс па месцы трагічнасці, у той жа час загінулыя на Віцебшчыне жыхары іншых рэ-гінаў Беларусі не ўлічваюцца ў вобласці. Кантралёры лічаць, што такім чынам прынятая ў таварыстве метадыка ўліку не можа характарызаваць эф-ектыўнасць работы канкрэтнай выратавальнай станцыі альбо паста.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

у вёсцы лекарам па жывёле, ля-чыць коней, кароў. Гэта і падвялю. Уласцывы забрал яго з сабою, каб даглядзеў коней. Так і апынуўся ў савецкім ужо штрафным батальё-не. У час атакі забіла ўсіх каман-дзіраў і Сідар падняў салдат сам-дзяра. А калі ў шпіталі яго спы-талі, кім быў да штрафбата, смела адказаў — маёрам. Так і стаў маё-рам, ваяваў яшчэ і ў Маньчжур’і, атрымаў два ордэны. Вярнуўся да-дому, а хату яго забралі. Паехаў у райцэнтр патрабаваць яе вяртан-ня ды «трой памацаў тых бюракрат-аў».

«Гарбуновіч — адразу са стра-ху пад стон, а Марцыян як сігануў у акно, дзе раму на шыі вынес на вуліцу і папёр!» — потым, вядома ж, разабраліся з Сідарам, высветлілі і яго «маёрства».

Ад французскага вітэ (аконнае шкло) падоўжыць вітраж — карціна або арнаментальная кампазіцыя з каларовага альбо размалёванага шкла, якая запалюе аконныя пра-емяы. Характэрныя вітражы най-перш для каталіцкіх храмаў. Так, прыгожыя яны ў пастаўскім касцё-ле Антонія Паданускага. Але сёнь-ня і ў новабудовыя заможных га-раджан можна сустрэць вітражы. Таксама ад французскага vitrine — вітрына, спецыяльнае акно ў ма-газіне для паказу тавараў. І даў-ней, ды і цяпер, мяркуючы па тэ-лерэпартажах, які толькі ўнікаюць вулічныя беспарадкі — абавязкова дастаецца вітрынам крам, б’юць іх заўзятта. Хоць у гісторыі былі вы-падкі і арганізаванага біцця вітрын.

У 30-я гады мінулага стагоддзя ў фашыскай Германіі менавіта з біцця вітрын у ўрайскай магізінах пачынаўся пакуты шлях гэтага на-рода, жаласці.

І закончы некалі напісаным: *Толькі б мне з дарогі ўкаманей! Не прынесці з’яосці і мані! Хаце пад страхоў белай-белай, Хаце, дзе свіццяца дзе акны. На адным, дзе грубка паліць маці, Даўні вадбілск згоды і цгпа. На другім, ад абразоў у хаце, Ззяе кропля вечнага свгтла.*

Алесь КАСЦЕНЬ, в. Касцянці, Пастаўскі раён.

ГАЗ ПРАТАРАНІЎ ВОЗ

«Вераломнае» надвор’е ў мінулыя выхадныя істотна ўскладніла сітуацыю на бела-рускіх дарогах.

Як паведамілі ва ўпраўленні Дзяржаўнаіспекцыі МУС, за су-боту і нядзелю ў нашай краіне адбылося 52 аварыі. У выніку гэ-тых дарожна-транспартных здар-энняў (ДТЗ) 9 чалавек загінулі і 57 — атрымалі раненні.

Пабліў вёскі Влікія Валаха-ва Баранавіцкага раёна кіроўца аўтамабіля ГАЗ не заўважыў гру-жавую павозку, якая рухалася ў спадарожным напрамку. Сутык-ненне аказалася смяротным для фурама.

У Жыткавіцкім раёне «бяс-праўны» кіроўца на аўтамабілі «Мазда» выехаў на стрэчную па-ласу і сутыкнуўся з «Опелем». Ві-ноўнік ДТЗ застаўся жывы, а вось гаспадар «Опеля» загінуў.

Аналагічнае здарэнне адбы-лося ў Брэсце. Там 34-гадовая жанчына таксама правіла не-абачывае. Выехала на сваім «Фольксвагене» насустрэч «Опе-лю». Загінуў муж віноўчыцы авар-ы, а шасцігадова дачка тра-ымала траўму.

Супрацоўнікі ДАІ звяртаюць увагу кіроўцаў транспартных сродкаў на тое, што цяперашні пераходны, «асенне-зімовы», перыяд тоіць шмат небяспечных сюрпрызаў. У прыватнасці, най-больш распаўсюджаным відам ДТЗ становіцца наезды на пешаходаў, якія не абазначаюць сабе святлоадбівальнымі эле-ментамі.

Дарчы, за адсутнасцы фліке-раў у мінулыя выхадныя да адмі-ністрацыйнай адказнасці былі прыцягнуты 1506 пешаходаў.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

НАРКАТЫЧНЫ «ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ»

Супрацоўнікі ўпраўлення па наркакантролі і процідзе-янні гандлю людзьмі стачы-нага ГУЭС затрымалі інтэрна-цыянальную групу гандляроў метадамам.

Паводле звестак прэс-службы сталічнай міліцыі, «наркадэле-раў», адзін з якіх грамадзянін Літ-вы, а другі — наш сямчыннік, завілі ў момант продажу «проб-най партыі» метадамам. Неўзабам-не міліцыянеры знайшлі патаем-нае сховішча, у якім знаходзіліся каля 111 грамаў гэтага сінтэтычна-га наркотыка. Агульны кошт кан-фіскаванага праваахоўнікамі ме-тадаму па цягах «чорнага рынку» склаўся прыкладна 40 тысяч до-лараў.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

БОЖАЕ ПАКАРЭННЕ?

Пра такіх, як гэты мужчы-на 50-гадовага ўзросту з Хой-ніцкага раёна, у народзе ка-вораць: і як яго зямля носіць?

Мяркуюць самі. Раней ён асуд-жаўся за розныя крымінальныя справы. Вышэйшы на волю, за розум не ўзяўся і ў пятым ачму-роўні ў сакавіку гэтага года (на-ша газета аб гэтым паведамля-ла) з сякерай ганяўся за трыма жанчынамі ў вёсцы Ізбінь, выні-кам чаго з’явілася іх пакутлівая смерць.

Калегія па крымінальных справах абласнога суда вынес-ла яму нядаўна наступны прысуд — пажыццёвае зняволенне. Муж-чына быў змешчаны ў адзіночную камеру следчага ізалятара, дзе правёў

ЧАМУ ГАРАНТЫЙНЫЯ ТЭРМІНЫ ЎСТАНАЎЛІВАЮЦА АДВОЛЬНА?

Чытачка «Звязды» набыла ў гандлёвым цэнтры «Падземны горад» парасон. Ёй выдалі талон на гарантыйнае абслугоўванне наступнага зместу: «Гарантыя 6 месяцаў. Гарантыя прадугледжвае бясплатны ремонт выбару на працягу гарантыйнага тэрміну ў выпадку, калі няспраўнасць адбылася па віль вытворцы. Ремонт ажыццяўляецца на працягу 7 дзён. Гарантыя мае сілу толькі пры захаванні комплектнасці, у тым ліку і чхала». Пакупніцу цікавіла, ці мае яна права ў выпадку паломкі вярнуць парасон прадатцу або павіна даць згоду на ремонт? І чаму адной з умоваў гарантыйнага абслугоўвання ўказваецца наяўнасць чхала. Гэта дэталі, як сведчыць практыка, даволі часта губляюцца. Нашу чытачку таксама цікавіла пытанне, чаму пры набыцці парасона на гандлёвым рынку «Ждановічы» ёй далі гарантыю на парасон 2 тыдні, і таксама з папярэджаннем, што прадавец адрамантуе парасон за свой кошт. Чаму кожны прадавец адвольна ўстанаўлівае гарантыйныя тэрміны? — цікавілася наша змяшчальніца.

Рэспубліка Беларусь (у абавязковым ці добраахвотным парадку), то на такі тавар распаўсюджваюцца гарантыйныя тэрміны, устаноўленыя дадзеным стандартам на аналігичны тавар айчынай вытворчасці. Айчыны абытак, дарэчы, сертыфікуецца.

Разам з тым некаторыя групы нехарчовых тавараў, у тым ліку абытак і парасоны, якія рэалізуюцца індывідуальнымі прадпрыемствамі — пашчэлышчыкамі адзінага падатку і прыватнымі ўнітарнымі прадпрыемствамі, створанымі ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі ад 28 чэрвеня 2007 года, не падлягаюць абавязковай сертыфікацыі (дэкларацыі) ў Рэспубліцы Беларусь. У гэтым выпадку працягласць гарантыйнага тэрміну вызначаецца самім вытворцай. Вось вам і адказ, чаму на рынках прадаецца тавар з зусім непрацяглымі гарантыйнымі тэрмінамі. Магчыма, лепш набываць абытак усё ж такі ў магазінах? Між іншым, права выбару застаецца за пакупніком...

Трэба мець на ўвазе, што прадавец можа самастойна падоўжыць на тавар гарантыйны тэрмін, устаноўлены вытворцай, а таксама ўстанавіць гарантыйны тэрмін на тавар, на які вытворца не быў устаноўлены гарантыйны тэрмін. Аднак неабходна заўважыць, што гэта права, а не абавязак прадатца.



Фота Пятра ФАМІНА.

Акрамя таго трэба звярнуць увагу на тую акалічнасць, што адсутнасць гарантыйнага тэрміну не пазбаўляе спажывецтва права на прад'юленне прэтэнзій па якасці тавара. Спажывец можа звярнуцца з прэтэнзіяй па якасці тавара да прадатца (вытворцы) на працягу гарантыйнага тэрміну, а калі гарантыйны тэрмін складаецца менш чым два гады, або ўвогуле не ўстаноўлены — то на працягу двух гадоў. Пры выяўленні істотнага недахопу тавара, у тым ліку вытворчага, канструктыўнага, рэцэптурнага і г.д., не звязанага са зносам, старэннем і іншымі фізічнымі працэсамі, спажывец можа прад'явіць прэтэнзію да вытворцы тавара.

Цяпер што датычыцца патрабавання прадатца або абавязковай наяўнасці чхала ад парасона. Гэта патрабаванне можа быць правамоцным толькі ў тым выпадку, калі спажывец хоча вярнуць прадатцу няякасны тавар, паколькі чхал не з'яўляецца элементам упакоўкі, а ўваходзіць у комплектацыю вырабу. Аднак калі спажывец вяртае прадатцу парасон для выканання рамонтных работ, апошні не мае права патрабаваць прад'юлення чхала, бо ў дадзеным выпадку размова ідзе аб выкананні гарантыйных абавязкаў вытворцы, і адсутнасць ці наяўнасць чхала на яго ніякім чынам не ўплываюць.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Новы турыстычны маршрут звязка Кіеў і Вілейку

Ва ўкраінцаў на Вілейчыне свае інтарэсы — тут, у вёсцы Касута, 335 гадоў таму нарадзіўся выдатны дзяржаўны дзеяч Украіны, гетман і аўтар яе першай Канстытуцыі Піліп Орлік. Нездарма вёска ўжо некалькі гадоў запар сядзіць прыязджаючых дэлегацый беларускіх і ўкраінскіх навукоўцаў, прадстаўнікі Украінскага пасольства, краязнаўцы і грамадскія дзеячы. Наступнае несправядлівае забыццё імя Піліпа Орліка вяртаецца на яго гістарычнае радзіма. Нядаўна Вілейшчына адзначыла 335-годдзе з дня нараджэння славанага сына двух народаў. Падчас урачыстасцяў зноў была агульна ідэя стварэння ў Касуце турыстычнага цэнтру, пры чым не толькі для ўкраінскіх гасцей.

Вілейшчына — малюнічы і багаты сваёй гісторыяй край, а асоба і біяграфія Піліпа Орліка надзвычай цікавая і пачувальная, нездарма яму прысвечаны навуковыя працы, даследаванні і чытанні. І тое, што адбываецца вось ужо не першы год у кастрычніку ў Касуце і Вілейцы, дэманструе, што гэтыя два складнікі могуць быць выкарыстаны і для патрыятычнага выхавання моладзі, і для прыцягнення сюды турыстаў. Сялёта свята атрымалася асабліва цёплым. Яно пачалося памінальнай службай ў Касуцінскай Свята-Пятра-Паўлаўскай царкве. Потым прадстаўнікі Украінскага пасольства, кіраўніцтва раёна, грамадскіх аб'яднанняў, навукоўцы і мясцовыя жыхары ўсклалі кветкі да памятнага знака, які быў адкрыты ў Касуце дзю тавару. Плянучыся, што на гэтым месцы ў бліжэйшы час паўстане помнік Піліпу Орліку. Ідзе размова і пра стварэнне ў Касуце музея гэтага неардынарнага чалавека.

— Канстытуцыя Піліпа Орліка і сёння ўражае сваёй актуальнасцю і высокім прававым узроўнем, — кажаў у сваёй прамове Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. — Сучасныя навукоўцы і палітыкі не без падстаў называюць яго адной з самых дэмакратычных канстытуцый, у якой яскрава адлюстраваны ўзлы ўкраінскай нацыі.

Асаблівым момантам свята стала выкананне ўкраінскім фальклорным ансамблем «Ватра» і народным хорам «Круніца» песні-гімна «Божа Великий, Единный, нам Украину храни». У той жа дзень у горадзе Вілейка была адкрыта памятная дошка на вуліцы, якая атрымала назву ў гонар Піліпа Орліка. Потым госці наведвалі Вілейскі краязнаўчы музей. На завяршэнне адбыўся вялікі канцэрт з удзелам ўкраінскіх ансамбля і хору і самадзейных мастацкіх калектываў Вілейкі.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ШАШК

Пад рэдакцыйнай майстра спорту Мікалая ГРУШЭЎСКАГА

«ЕТЫБЫ-2007»
Пад такой назвай у Драгічынне ладзіўся шаашчыны фестываль. Аб выніках яго гадоўнага турніру мы паведамлялі. У камандным жа залі перамаглі Александр Андрэяну і Васіль Навуміч з Ваўкавыска, сярэд жыханч лепшай была Наталля Гацелок з Кобрыва, у юнакоў вызначыўся Віталь Эйсмант (Ваўкавыск). Затым адбыўся бліцтурнір, у якім вострымі сягавкаў двойчы чэмпіён краіны Яўген Кандрачанка (Гомель).

Пазнаёміцца з фрагментамі партыі удзельнікаў фестывала:




№ 1. БЕЛЫЯ (Я. Кандрачанка): b6, e1, f2, h2, дамка g3 (5). ЧОРНЫЯ (Александр Мечны, Драгічын): g5, h4, h6, дамка d4 (4). Белыя змаглі замкнуць дамку і простую чорных (1).

№ 2. БЕЛЫЯ (Юрый Файнберг, Мінск): c3, e5, f6, g3 (4). ЧОРНЫЯ (Віктар Лушч, Івацэвічы): a5, c7, d4, f8 (4). Нічыя.

№ 3. БЕЛЫЯ (Ігар Парчук, Драгічын): a1, a3, a5, e3, e5, g1, g3, h4 (8). ЧОРНЫЯ (Вячаслаў Паліянскі, Мінск): a7, b6, c5, c7, d8, h8 (7). Выйгрыш.

№ 4. БЕЛЫЯ (Казімір Лаурыновіч, Стоўбцы): c1, d2, d4, e1, e3, e5, g3, h2, h4 (9). ЧОРНЫЯ (А. Мечны): a3, b6, c5, d8, f6, f8, g5, h6, h8 (9). Ход і выйгрыш чорных.



шаашч прапануем разгледзіць эцюд Пятра Кажанюскага (в. Кашэвыч, Пінскага раёна):

БЕЛЫЯ: 50, дамка 32, 35 (3). ЧОРНЫЯ: 2, 7, дамка 49 (3). Па шашыцкі перавагу за белых пры і першым ходзе. Таксама будзем рады вашым рашэнням.

АНАЛІЗУЕМ, ВЫЙГРАЕМ
Праверце, калі ласка, рашэнні змешчаных раней пазіцый.

БЛІЦ-31 (Д. Камчыцкі): № 1. 1. f9g3! h:f4a 2. e:g3 3. g:e3. A1... h:f2 2. g:e3 3. d:e7 4. h:g1#; № 2. 1. f9g3 2. f5 3. hg3 4. hg7 5. ed8 6. d8:g5:d2:a5:c7:e5:a1#; № 3. 1. c:b2 2. d:e7 3. a:b4 4. c:b6 5. gh8 6. h8:c3:h4! 7. h:g1#; № 4. 1. d:e7:f6 2. d:c3 3. d:c5 4. e:d6 5. f:g3 6. f:g5 7. c:d8 8. d8:b6:e3:c1:a3:d6:g3/h2#; № 5. 1. f9g5 2. c:d2 3. gh8 4. h:f8 5. h:g3! 6. f:b4. Пры чорнай простае на f2: 5. h8:e5! g3! 6. f:b4#.

Рашылі: С. Нячаеў (Баранавічы), Р. Сідарчук (Брэст), У. Аўласенка (Гродна), У. Сапаяжыні (Рагачоў), А. Янчук (Камянец), А. Кіслы (Узда), І. Працук (Паставы), К. Козел (в. Ласосна Гродзенскага раёна), В. Талкачоў (в. Уздзевічы Клімавіцкага раёна), М. Барысенка, А. Ю. Акулічы і У. Бандарчук (в. Лугавая Слабада Мінскага раёна), П. Кажанюска і інш.

«Якая асапада рашаць такія кампазіцыі!» — суправаджае свой ліст у рэдакцыю навуковец Іван Астроскі (Мінск). А Пётр Шклубаў (Наваполацк) прыводзіць сваю праблему з чэмпіянату Беларусі 2001 года:

БЕЛЫЯ: a3, c1, e7, f2, f6, g5, g7, h6 (8). ЧОРНЫЯ: b2, b4, b6, c3, c5, d4, f8, h2, h4 (9). Высокая тэхніка афармлення ідэі: 1. f6:f6 2. c:d2 3. e:c3 4. a:c1 4. d:c1 5. gh8 6. h:f8 7. h:g3 8. f:b4.

Бліжчорны-31 выйграў Васіль ГОЛАС (Любань), які падрабязна прааналізаваў пазіцыю. Ён атрымае сюрпрыз ад аўтара заданай праблемы — І. Купермана і сучаснай тэорыі (Гомель, 2006).

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўваеце іх на адрас рэдакцыі газеты «Звязда»: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. Бурышка «Шаашк».

АМАТАРАМ СТАКЛЕТАК
А для прыльнікаў міжнародных



«Зараз я ўвайду ў клас, і ўсе будуць пераглядвацца і хікаць...»

«Я не хачу ісці ў школу, там усе зноўнае — дзеці, настайнікі, асабліва па фізікультурны...»

«У школе мне дрэнна, я там зусім адзін, ніхто са мной не з'ядзе, усё дзеці бегалі, а мне ўвесь час ёсць хочацца...»

Нескладана здагадацца, чыя думкі пададзены вышэй — дзіцяці, чалавека, якому ў грамадстве няма і адзінока. Па якой прычыне, таксама зразумела — ён не такі, як многія — тоўсты, хвацкі крык мякчэй — поўны. На жаль, розніца не вялікая: я, калі правіла, поўныя дзеці ў недалёкім будучым становяцца тоўстымі і пакутуюць ад атлусцення. Для бацькоў ён — «пампашка», «мой маленькі», «дзравяк» і іншыя падобныя эпітэты, якія не вельмі пасуюць дзіцяці сярэдняга школьнага ўзросту, якія разумее, што штосьці з ім не так. Вось тут на асноўным праблемным моманце і трэба спыніцца: дома — «любімае», «прыгожае», як правіла, падобнае на аднаго з бацькоў, уключваючы вагу, або на баба адроз, уліваючы «культ ёжы», у астатнім неабароненым клопатам бацькоў сведзе — «кабан», «слон».

Сёння мы спынімся на спробе вырашыць праблему з тымі дзецьмі, чыя запішыя вага не з'яўляецца прычынай эндыкрынальных адхіленняў. Меняўта ў гэтай, вялікай па колькасці групы дзіцяці сярэдняга школьнага ўзросту, адсутнічае «вуск к жыццю» — магчымаць паўнацэнна ўзаемадзейнічаць з нававольным асяродкам. І, як правіла, такія адносіны да свету пераімаюцца ад бацькоў. Задавальненне смачна пасеці — адно з першых прыемных адчуванняў малага чалавечка. Блізкія маці, клопат, спакой — усё гэта ў падсвядомасці замацоўваецца як штоось базавое, неабходнае для далейшага нармальнага псіхфізіялагічнага развіцця. Дзіця на працягу пэўнага перыяду жыцця абнарачаецца на гэты адчужненні. Клапатлівыя бацькі са сваёй бою стараюцца, ка мага даўжэй затрымаць такі зручны, не трывожны дзіцячы ўзрост, аберагаючы сваёй малага ад праблем, перажыванняў і стрэсаў, неабходных для развіцця асобы, не падазраючы, што маніпулююць пацучыямі свайго дзіцяці. Бо так спакойна і лёгка, калі ён сядзіць побач, не прырочыць і чакае чарговага заахочвання ў выглядзе пачынення або іншага ласунку.

Вось і атрымліваецца: аднагдовае дзіця плача, у яго забралі ладатку, мама, спрабуючы суцішыць, дае што-небудзь «салодзенькае», і сама што-небудзь з'ядае, на душы становіцца спакойна і ўсталяваецца мір... 8-гадовае дзіця прыходзіць са школы дадому, з крывдай расказвае пра тое, што яго штурхалі ад-

СМАК ЖЫЦЦЯ, або Як не з'есці радасць

нагодкі. Мама, спрабуючы супакойць адзіным вядомым ёй спосабам, дае што-небудзь «смачненкае» і сама што-небудзь з'ядае — на душы становіцца спакойна і ў доме зноў мір, цішыня...

Такім чынам у дзіцяці замацоўваецца ў падсвядомасці формула «стрэс—ежа». Далей болей. Чалавек расце, ідзе па жыцці, у якім колькасць перажыванняў... яды ўсё павялічваецца. Трэба адзначыць, што, які правіла, у сем'ях, дзе ёсць поўныя дзеці, існуе таяны закон «зядання праблемы». Па факце — гэта яе пазбяганне, якое пераходзіць з пакалення ў пакаленне, — гэты адаптаваны варыянт барацьбы са стрессам. Гэта значыць, адсутнасць блізкага эмацыянальнага кантакту з маці, яе нежаданне разабрацца ў пацучыя дзіцяці, паспрабаваць падтрымаць яго, прычудзя да дэфіцыту любові і кампенсуюцца іншым задавальненнем — залішнім уживаннем ежы.

Безумоўна, парушыць спадчыннае эмацыянальнае глухата можа не кожны. Але, на жаль, сёння, і гэта прызначаюць многія вучоныя і медыкі ў свеце, колькасць поўных дзіцяці, якія рызыкуюць у далейшым пакутаваць ад атлусцення, павялічваецца. І калі гэту праблему не заўважыць і не рашаць, можна не толькі іспасаваць дзіцяці «вуск к жыццю», але і скараціць яго невясёлае існаванне на значны адрэзак часу. Поўныя людзі носяць з сабой не толькі лішнюю вагу і комплекс непэўнацэннасці, але і пакутуюць ад многіх хвароб, якія скарачаюць працягласць жыцця.

Тыповая ахоўная рэакцыя большасці поўных людзей: «...мама была поўнай і працавала добрае жыццё, я поўная і падабаюся сабе такой, гэта ў нас спадчыннае і не трэба рабіць з гэтага праблему». Магчыма, чалавеку, які пражыў усё сваё свядомае жыццё з лішняй вагой і пры «даламазе» бацькоў раз і звысёды махнуў на сябе рукой, цяжка змяніць свае прывычкі, па-старацца развіць валявыя намаганні і пацаць працаваць над сабой. Але нашы дзеці — гэта, у першую чаргу, адказнасць і грамадства — з'явіліся. Яны рэагуюць на дэдаптацыю ў грамадстве — эгаістычна. Іе працяваць сабе ў тым, што баіцца ўсё той жа адзіноцы, якая была вакол цябе з дзяцінства, і гадаваць «да сябе падобнага» — заўсёды прычыць і прыемнай, чым паспрабаваць змяніць свае прывычкі і ўзяць «рэванш» у жыцця ў асобе свайго дзіцяці, адлусціць яго ў свет моцным, прыгожым і галоўнае — здаровым.

Выбар як заўсёды ёсць, апошняе слова як заўсёды за намі. Трэба толькі навучыцца наноў разумець і любіць сябе і сваё дзіця. «З'еўшы» ўласную радасць жыцця, не варта быць «каваліям», трэба пакінуць крык дзеціма. Мора дзіцячай любові і... басейн чаюкаў С.С. 3 павагай Ваша С.С.

Забывае? Новае? Вечнае!

ПУПАВІНА ПАД ПАРОГАМ ХАТЫ

У нашай вёсцы Хадоркі была звычайка: сукія кавалчкі пупавіны ў немаўляці збіралі ў торбачку і закапвалі пад домам ці ў агародзе. Так зрабіла і мая маці... Хочаце — верце, а мяне як магнітам цягне дадому, хоць даўно дарослы, маю жонку і траіх дзяцей. Езджу туды пастанйна, праз дзень, а было, і кожны дзень... Жонка злучаецца: здаровы мужык, а да мамы ўвесь час лётае... Гэта кашмар, навала... Не ведаю, што рабіць. Добра, што жыю ад Хадорак недалёка. Ці можаце дапамагчы парадзі? Можна, туды торбачку з пупавінай адкапаць? Але яна — пад падлогай, а падлога зацементаваная...

Віктар С. Івацэвіч р-н, в. Косава.

Бадай што самай складанай праблемай для сучаснай фальклорыстыкі з'яўляецца сутнасць рытуальна-абрадавых комплексаў, якія мы ў паўсвядомым ужитку называем народнымі святамі. Сёння мы ператварылі іх у звычайную гульню, пацеху, забаўлянку, або чарговую нагоду, каб выпіць чарку. Прычым, гэта адбываецца з усялякімі святамі: народнымі, хрысціянскімі і дзяржаўнымі — свецкімі. Чым сёння адраўнаваецца святкаванне Дня работніка культуры ад Дня наставніка, Ражства Хрыстова ад Вербіцы, або вяселле ад панаінак? Сутнасць абрадаў губляецца, як выконваць тыя ці іншыя рытуальныя дзеянні, заблыла...

Аднак шматлікія вопыт народных святаў сваявольна вучыць і пераконвае нас у тым, што кожны народны абрад — гэта перш за ўсё вельмі абразнае, арыентаванае на перспектыву сакральна-магічнае дзеянне. Чаму яго выконваецца менавіта так, што яго прыдумляў такім — гэта асобная гаворка. Пакуль што давайце ўважліва прыгледзімся, паразвакаем і паспрабуем зразумець, а на што яно скіравана, якую ідэю павіна рэалізаваць? На сёння для нас гэта самае галоўнае. Купалі дзіця і ў купель (начоўкі) клалі жменя жыта — навошта? Здавалася б, чалавек толькі што «прышоў» у гэты свет, а муляра бабка-паўціца імкнулася глядзець (і бачыць) далёка наперад: народ па-свойму ацэньваў гэты прыход: перш за ўсё нарадзіў — прадуючы свой Род. Пасля і гадку агулку — муж і жонка чалавечы і дзяржаўны (і бачыць) далёка казалі: «Прадаў кароўку, аддаў і вярнуў» — гэта каб карова «не сумавала» па колішняй гаспадыні і не вярнулася дадому. Прыкладу такіх мжж...

Надзея НІКАЛАЕВА.

Усмійнемся!

Муж забягае ў свой дом і крычыць:
— Жонка! Дом гарыць! Што ў першую чаргу выносіць?!
— Шыфаньер!
— А гэта яшчэ хто гаворыць?
— Гэта ты, жыжакі!..

У мяне суседзі зверху чачоку танцоўку, справа маладжаўныя сварацца, злева цывіць забавіваюць, ну і як, у такіх умовах можна іграць на барабане?!



У сувязі са святамі наступны нумар газеты «Звязда» выйдзе 9 лістапада.

На футболе.
— Які лік?
— Два—нуль.
— Вось як, а на чыю карысць?
— Які ты бесталковы. Тут нуль і там нуль.

Што такое «кантрастны» душ? Гэта калі вы выходзіце з саўны, а вас сустракаюць яе муж і твая жонка!

— Тата, а мама ездзіць на машыне лепш чым ты!
— Ну, я не скажаў бы...
— Ты ж сам кажаў, што не зможы на ручнічку праехаць і метра, а мама праехала 12 кіламетраў!

— Тата, а мама ездзіць на машыне лепш чым ты!
— Ну, я не скажаў бы...
— Ты ж сам кажаў, што не зможы на ручнічку праехаць і метра, а мама праехала 12 кіламетраў!

Інфарм-укол

МАРШЧЫНЫ — ДАЛОЎ!

Найбольш эфектыўнымі кампанентамі ў барацьбе са старэнным скурны з'яўляюцца тыя, якія працуюць на ўзроўні эпідэрмісу і дэрмы. Напрыклад, рэцінол — асноўны актыўны кампанент пэўнай гамы адной французскай маркі на ўзроўні эпідэрмісу стымуюе хуткасць клетачнага абнаўлення, нейтралізуе свабодныя радыкалы, павышае пругкасць скуры, актывізуе сінтэз калагену і эласціну. Не менш актыўным кампанентам з'яўляецца DMAE (дыметіламінаэтанол). Ён гарантуе ліфтынг-эфект, таму што павышае здольнасць клетак эпідэрмісу да скарачэння, стымуюе скурны імунітэт, а на ўзроўні дэрмы яшчэ і эласціну, і тым самым падтрымлівае пругкасць і эластычнасць скуры, забяспечвае «запаўненне» маршчын знутры.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Крэмаш адрэал рэкламы 287-17-79

Рэкламы для аглята: р/р 3012210270016 у ААТ «Белвестбанк» г. Мінск, код 729 унін 100155376

ШТО ТЫ ДНЁВЫ РЭКЛАМНЫ ВІПУСК № 33 (568)

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

Прадаецца

- Дом драўляны ў г. Крупкі на беразе ракі Бобр з г/лабудовамі, пячонне і газавая ацяпленне, калона ў двары, тэлефон. Нядорага. Тэл. 8 01796 58 447, пасля 18.00.
- Аргаты да трактара — плуг 3-корпусны, бульбакала і інш. Тэл. 8 01795 98 248, 577 82 48.
- Козы высакадойныя (5—6 літраў малака), козачкі і племянныя козкі.

Тэл. 8 029 841 53 53, 8 02234 35 646.

■ Газавая пліта «Гефест», новая. Тэл. 8 017 295 96 84, маб. тэл. 654 11 62.

■ Свінья вагой 120 кг, 5 тыс. руб. за 1 кг. Тэл. 8 01718 42 445.

Куплю

- Грузавы аўтамабіль ГАЗ ці

Тэл. 8 029 841 53 53, 8 02234 35 646.

■ Газавая пліта «Гефест», новая. Тэл. 8 017 295 96 84, маб. тэл. 654 11 62.

■ Свінья вагой 120 кг, 5 тыс. руб. за 1 кг. Тэл. 8 01718 42 445.

■ Куплю с/г абсталяванне да мотаблока МТЗ, мотаблок. Тэл. 8 029 183 44 70.

ЗІЛ-130 з дакументамі. Тэл. 8 029 936 28 09.

■ Куплю трактар МТЗ. Тэл. 8 029 855 07 16.

■ Старыя фотаапараты, аб'ектывы, значкі і паштоўкі па фотатаматыцы. Тэл. 8 029 850 17 29.

■ Трактар МТЗ або Т-25, магчыма без уліку, с/г аргаты да іх, вузлы. Тэл. 8 029 936 28 09.

■ Куплю с/г абсталяванне да мотаблока МТЗ, мотаблок. Тэл. 8 029 183 44 70.

■ Дом да 40 км ад Мінска па слудчым або браскім напрамку, без пасрэдніка. Тэл. 8 029 706 04 01.

■ Дом або кватэру ў Мінску ці раёне, без пасрэдніка. Тэл. 764 42 91, 704 27 25.

■ Бульбаваджка 2-радковою да Т-25 або абмянона на 4-радковою лідскую, варыянты. Тэл. 8 029 936 28 09.

■ Дом або дачу ў Мінскім раёне. Тэл. 8 017 227 28 12.

■ «Опель-астра», 1998 г.в., 2,0 ТД, універсал, чорны або абмянона на трактар, грузавы дэзель. Варыянты. Тэл. 8 029 93 628 09.

■ «VW-вент», 1993 г.в., 1,9 ТД, сіні, нядорага. Тэл. 8 01792 55 725, 8 029 931 82 28.

КУПОН ДЛЯ БЯСПЛАТНАЙ ПРЫВАТНАЙ АБ'ЯВЫ
Запоўніце разборліва, выражце і вышліце на адрас рэдакцыі 220013 Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А.

Пашпарт серыя	№	Выданы	Подпіс	Дата

АБАВЯЗКОВЫЯ звесткі не для друку: ваша прозвішча, адрас, хатні тэлефон.

Тэлефон для давадка 287 17 79.

Узнісцнае на-тхненнае вшчана-ванне на ўзба-ражка Свірка-га возера ў Хе-дзьяві, вялікай Яўна Аль-бінаўна СУБКА-КАВЯЯКА! Ба-гатых здабыткаў!

Тышкі-Свірка
з Віцебска.

З днём вяселля вшчана-ванне любую ўнучку з в. Лу-чыцы Пётрыцкага раёна Таццяну АЛЯКСЕЕЎНУ Азёмска і Уладзіміра Міка-лаевіча ЗУЙ.

Жадаем сонечнага неба, сярброу наддзёны за сёлма, і каб жыццё было са-грэта усмешкай, радасцю, дабрам.

Усе АЗЁМШЫ, Мацкевічы, Зуй.

І стала больш усмешак

Для Беларускага Індустрыяльнага Банка добрай традыцыяй стала ў дзень свайго нараджэння наладжваць свята для дзя

Пасляклад Кадзіна за сем кіламетраў ад Магілёва. Тут амаль паўстагоддзя месціцца асноўная вытворчасць агародніны закрытай адкрытай глебы для абласнога цэнтру. Прычым вытворчасць цэнтралізаваная, ад палеткаў да гандлёвай сеткі ў складзе сямі магазінаў у горадзе. Праца камунальнай аграгандлёвай фірмы «Днепр» адзначана Магілёўскім аблвыканкам і цікавая перш за ўсё тым, што дазваляе ва ўмовах канкурэнцыі паспяхова нарошчваць аб'ёмы вытворчасці, набываць новую тэхніку, весті рэканструкцыю. Пасля далучэння адставай гаспадаркі калгаса «Качурына» агульная плошча землекарыстання «Дняпра» — 4063 га, з якіх ворыва складае 2912 га. Вытворчасць агародніны сягае тут да 10 000 тон штогод. Такая вось невялікая «візітёрка» праслаўленай гаспадаркі.

— Ды не было ніякай рэвалюцыі, — кажа ён. — Як у іншых сектарах нацыянальнай эканомікі, так і ў нас на месца разгубленасці паступова прыйшла ўпэўненасць. Мінувала кіраўнікі аграфірмы рабілі ўсё магчымае, каб захаваць вытворчасць, у межах магчымага мадэрнізаваць яе. Дапамагала і дзяржава. Зараз мы пастаўляем сваю прадукцыю не толькі ў Магілёў і раённыя вобласці, але і за мяжу. — Беларуская гаспадарніна на экспарт? І куды ж гэта? — Скажам так — у блізкае за межамі, у тым ліку і ў Маскву. — Няблага. І што, расіяне давяраюць нашай прадукцыі? А як з радыёнуклідамі, нітрамі і іншай нечысцю? — А вы ведаеце, колькі зараз правяраюць? І мы ж дзяржаўнае прадпрыемства, хабару даць не можам. Пачатак экалагічнай чысціні закладваецца сабыт тэхналогіяй вырошчвання, потым унутраным кантролем і г.д. На выхадзе заўсёды годная прадукцыя. Беларусам давяраюць, інакш было б не прабіцца. Значна, што на экспарт мы

пастаўляем лішкі, і толькі пасля таго, як задаловены попыт унутранага рынку. — Але ж попыт тут залежыць ад вас, вы ж манопалісты. — Дзе там! Канкурэнцыю складае і відомы саўгас «Расвет» з Кіраўскага раёна, гомаельскія аграпрадпрыемствы. У кожнай вобласці з'явіліся но-

вавы падаражання паліва ў гэтым годзе кошт агародніны павялічыўся на 15 працэнтаў. Сабеконт аднаго кілаграма таматаў склаў 1870 рублёў, агуркоў 1679, перцу — 4262 рублі. Паўдывалі на сабекошт і крэдыты на будаўніцтва новага цяпличнага камбіната. На захадзе пад такую вытворчасць, як наша, банкі даюць доўгатэрмі-

разліку на тону прадукцыі) 62 працэнты, пры гэтым эканомлена больш чым дзесяць працэнтаў электраэнергіі. Мы і надалей плануем зніжэнне энергазатрат. Хацелася б звярнуць увагу на некаторыя складанасці. Нам далучылі адставаю гаспадарку. 3-за таго і была яна адставай, што працаваць там не было каму. У такіх

парадак тэхніка, але яна сябе апраўдае. — А як з насеннем? Ці займаецеся самі насенняводствам? — Зразумела, не. Гэта асобная галіна гаспадарання на зямлі, даволі складаная і далікатная. Нязначную колькасць насення набываем у беларускіх вытворцаў (капусту гатунку «Беларуская-85», невялікія партыі гаро-

атрымаеш. Таму ўраджайнасць таго ці іншага гатунку — найта-лунейшы паказчык, якому мы аддаём перавагу. У выніку ўраджайнасць агуркоў складала 33,1 кг з квадратнага метра, таматаў (у новай цяплицы) — 32,2 кг, перцу — 6,1 кг з квадратнага метра. Не горш справы і на адкрытай глебе. На той жа далучанай зямлі калгаса «Качурына»

садоў заўсёды сведчыла пра змяненні да лепшага ў жыцці той ці іншай краіны. Сад не дае аддачы ні праз год, ні праз тры. Калі яго саджаюць, то вераць у тое, што яго плодзім скарыстаюцца і ўнукі. Таму можна па-дзякаваць ураду за тое, што яшчэ тры гады таму сваёй спецыяльнай пастановай ён падтрымаў развіццё садаводства ў краіне. Зараз роўнячкія радкі новых саджанцаў можна заўважыць па ўсёй Беларусі. Вясной яна будзе ў белай кветцы.

Будзе надалей развівацца і радавая земляўнасць прадукцыі ўнітарнае камунальнае аграпрамысловае прадпрыемства «Фірма «Днепр». І гарантам гэтаму не толькі высокія прамысловыя тэхналогіі, але і ўвага да развіцця сацыяльнай базы, клопат аб простым працаўніку. Не так даўно галоўная сядзіба гаспадаркі, пасляклад Кадзіна, ўпрыгожылася аграгарадком. У гэтым годзе тут заселена тры новыя службовыя кватэры. Рост дабрабыту чакае працаўнікоў «Дняпра» і надалей. Вопыт кіраўніцтва і сучасны склад калектыву дазваляе на гэ-та спадзявацца.

Віктар ХУРСІК.

МАГІЛЕЎ ХАРЧУЕЦА З «ДНЯПРА»



За плячамі генеральнага дырэктара фірмы «Днепр» Уладзіміра Віктаравіча ДАВЫДАВА вялікі вопыт кіраўніцтва сельгасвытворчасцю. Перспектывы развіцця гаспадаркі ён бачыць далёка наперад.

У такім аграсектары, як вытворчасць агародніны, поспехі не могуць не радаваць. Яшчэ не сцерліся з памыц часы, калі на паліцах крамаў стаяў маладзкі гарошак, у падонах ружавелі тамата з азербайджанскай Ленкарані (вялікі дэфіцыт), гніла ў крамах свая ж беларуская бульба і не было ў продажы свежых агуркоў. У райцэнтрах пра гаспадарніну можна было і не пачаць. Лічылася, што месцічкова гараджане могуць вырастаць яе і самі. Таму і даваліся ўчасткі зямлі для гэтай мэты, пазней гучна празваныя народам «дачамі». Зараз і з гэтых лепшых знімае гаспадарніна, людзі пачынаюць захапляцца кветкамі... «Што дазволіла зрабіць рэвалюцыю ў вашай справе?» — пытаюцца ў намесніка генеральнага дырэктара па эканоміцы і фінансах фірмы «Днепр» Канстанціна Аляксандравіча Жыгучкага.

каб захаваць вытворчасць, у межах магчымага мадэрнізаваць яе. Дапамагала і дзяржава. Зараз мы пастаўляем сваю прадукцыю не толькі ў Магілёў і раённыя вобласці, але і за мяжу. — Беларуская гаспадарніна на экспарт? І куды ж гэта? — Скажам так — у блізкае за межамі, у тым ліку і ў Маскву. — Няблага. І што, расіяне давяраюць нашай прадукцыі? А як з радыёнуклідамі, нітрамі і іншай нечысцю? — А вы ведаеце, колькі зараз правяраюць? І мы ж дзяржаўнае прадпрыемства, хабару даць не можам. Пачатак экалагічнай чысціні закладваецца сабыт тэхналогіяй вырошчвання, потым унутраным кантролем і г.д. На выхадзе заўсёды годная прадукцыя. Беларусам давяраюць, інакш было б не прабіцца. Значна, што на экспарт мы

вавы падаражання паліва ў гэтым годзе кошт агародніны павялічыўся на 15 працэнтаў. Сабеконт аднаго кілаграма таматаў склаў 1870 рублёў, агуркоў 1679, перцу — 4262 рублі. Паўдывалі на сабекошт і крэдыты на будаўніцтва новага цяпличнага камбіната. На захадзе пад такую вытворчасць, як наша, банкі даюць доўгатэрмі-

разліку на тону прадукцыі) 62 працэнты, пры гэтым эканомлена больш чым дзесяць працэнтаў электраэнергіі. Мы і надалей плануем зніжэнне энергазатрат. Хацелася б звярнуць увагу на некаторыя складанасці. Нам далучылі адставаю гаспадарку. 3-за таго і была яна адставай, што працаваць там не было каму. У такіх

парадак тэхніка, але яна сябе апраўдае. — А як з насеннем? Ці займаецеся самі насенняводствам? — Зразумела, не. Гэта асобная галіна гаспадарання на зямлі, даволі складаная і далікатная. Нязначную колькасць насення набываем у беларускіх вытворцаў (капусту гатунку «Беларуская-85», невялікія партыі гаро-

атрымаеш. Таму ўраджайнасць таго ці іншага гатунку — найта-лунейшы паказчык, якому мы аддаём перавагу. У выніку ўраджайнасць агуркоў складала 33,1 кг з квадратнага метра, таматаў (у новай цяплицы) — 32,2 кг, перцу — 6,1 кг з квадратнага метра. Не горш справы і на адкрытай глебе. На той жа далучанай зямлі калгаса «Качурына»

садоў заўсёды сведчыла пра змяненні да лепшага ў жыцці той ці іншай краіны. Сад не дае аддачы ні праз год, ні праз тры. Калі яго саджаюць, то вераць у тое, што яго плодзім скарыстаюцца і ўнукі. Таму можна па-дзякаваць ураду за тое, што яшчэ тры гады таму сваёй спецыяльнай пастановай ён падтрымаў развіццё садаводства ў краіне. Зараз роўнячкія радкі новых саджанцаў можна заўважыць па ўсёй Беларусі. Вясной яна будзе ў белай кветцы.

Будзе надалей развівацца і радавая земляўнасць прадукцыі ўнітарнае камунальнае аграпрамысловае прадпрыемства «Фірма «Днепр». І гарантам гэтаму не толькі высокія прамысловыя тэхналогіі, але і ўвага да развіцця сацыяльнай базы, клопат аб простым працаўніку. Не так даўно галоўная сядзіба гаспадаркі, пасляклад Кадзіна, ўпрыгожылася аграгарадком. У гэтым годзе тут заселена тры новыя службовыя кватэры. Рост дабрабыту чакае працаўнікоў «Дняпра» і надалей. Вопыт кіраўніцтва і сучасны склад калектыву дазваляе на гэ-та спадзявацца.

Віктар ХУРСІК.



АГРАФІРМА «ДНЕПР» — ЗАЎСЁДЫ СВЕЖАЯ АГАРОДНІНА
Званіць у Магілёў па тэл. +375 222 31 08 09, факс 31 10 39.

«ФУТБОЛ МЫ ЛЮБІМ АДНОЛЬКАВЫ. І ДЗЯЎЧАТ — ТАКСАМА»

Дзмітрый і Павел ПЛАТОНАВЫ:

— Якое ўражанне пакідае Бернд Штанге? ПАВЕЛ: — Мы паразмаўлялі падчас зборнага. Першыя ўражанні станоўчыя — чалавек ён адкрыты і добраахвотны. — Ад беларускіх трэнераў чымсьці адрозніваецца? Як вядома, зараз ігракі нацыянальнай зборнай на трэнероўках спяваюць... ПАВЕЛ: — Я яшчэ нішатам трэнераў пабачыў... Калі параўноўваць з Крышчэнкам, то падыходы ў іх крыху розныя. Я ўдзельнічаў у трэнераваным зборы ўсёго чатыры дні, але тады яшчэ ніхто не спяваў і мяне не запрашалі. Практыкаванні, вядома ж, адрозніваліся, у кожнага трэнера свой набор. — Хто з ігракоў у камандзе карыстаецца найбольшым аўтарытэтам? ПАВЕЛ: — Звычайна той, хто лепш за ўсіх гуляе. У нас гэта Саха Глеб, безумоўна. Але на вы да яго, зразумела, ніхто не звяртаецца. — Як у БАТЭ адзначылі чэмпіянства, якое вы аформілі за чатыры туры да заканчэння чэмпіянату? ДЗМІТРЫЙ: — У нас была проста урачыстая вясняна. Сабраліся за горадам у кавярні «Пунтуса», пасядзелі. Мы заўсёды там збіраемся, і летась, калі заваявалі Кубак, там адзначалі. ПАВЕЛ: — Афіцыйны банкет плануецца 14 снежня. — Нюжо ніхто не парухіць спартыўны рэжым? ДЗМІТРЫЙ: — Нам дазволілі, зразумела, піва, віно, але ніхто не хадыць, не глядзюць, колькі налівае. Кожны сам ведае, колькі яму можна. Усе трывалі сябе ў руках. — А ўвогуле як нахонт дысцыпліны ў камандзе? Курцы, скажам, можна? ДЗМІТРЫЙ: — Ніхто не ходзіць і не правярае — пахне ад цябе цыгарэтамі ці не. Кожны прафесіянал, разумее, што яму можна, што не. За два гады, што мы ў БАТЭ, асаблівых інцыдэнтаў з дысцыплінай не было. Хоць каманда ў нас дружная, можам разам сабрацца на

шашлык ці ў боўлінг пагуляць. У адпачынку можна ўначы клуб схадыць. — Падчас Лігі чэмпіёнаў наведлі Кіпр, Ісландыю, Румынію, Іспанію. Што ўдалося пабачыць у гэтых краінах? ПАВЕЛ: — Футбольныя стадыёны. ДЗМІТРЫЙ: — І тое, што можна ўбачыць з ака аўтобуса па маршруце аэрапорт-гасцініца-стадыён. Ад кожнай краіны засталіся ўражанні, але іх не так і шмат. У Іспаніі, напрыклад, мы жылі ў маленькім спакойным гарадку, там менш чым сорак тысяч насельніцтва. Увечары выйшлі пагуляць вакол гасцініцы, дык нават бабулькі і дзядулькі крычалі нам «Вільярэал — чэмпіён!». Хоць самая шалёная падтрымка ў Румыніі. Наша гульня са «Сцяўя» была ўвечары, а свята футбола пачалося ў горадзе з самай раніцы. За дзве гадзіны да гульні мы едем на стадыён, а горад ужо жыве футболам, усё вуліцы запруджаны бальшчыцкай прадукцыяй з шэлямі. На стадыён заездзем паўтары гадзіны да гульні, а трыбуны на 20—30 працэнтаў запоўненыя. Толькі выйшлі пагуляць, у якім стане газон, а нас ужо абвіталі. Перапрааняемся ў раздзявальні на гульню, а ўражанне, быццам матч пачаўся — бальшчыцкія крычаць, скачучы па трыбунах... У Іспаніі людзі прыходзяць на стадыён як у тэатр. Таксама, вядома ж, шумна, але калі прыгожы момант, ці наш варатар, дапусцім, адб'ю мяч, абавязкова пааглядзюць. Больш спакійна глядзюць чым у Румыніі, карэйскай. ПАВЕЛ: — Ніхто не параўнаецца з нашымі — у нас яшчэ больш спакійна. Асабліва... калі і няма.

Два першыя сезоны ў БАТЭ для братоў Платонаваў задаліся. Двойчы ўдалося заваяваць чэмпіёнства і адзін раз — Кубак Беларусі. Гэта цалкам прыстойны набор тытулаў для 21-гадовага ўзросту. Акрамя таго, у Лізе чэмпіёнаў БАТЭ паднялося да нябачаных раней беларускімі клубамі еўракубавыя вышыні, што з пункту гледзяння спартыўнай кар'еры — выдатны старт. Заўважаны браты і трэнерамі зборных — Дзмітрый гуляе за маладзёжную каманду, Павел выклікаўся на збор нацыянальнай дружны Берндам ШТАНГЕ.

— Калі з Румыніі прывяздаеш гульню з «Тарпедэ» не хочацца іх крыўдзіць, але так атрымалася, што пасля «Сцяўя» мы гулялі з жодзіцамі, было псіхалагічна складана. Карацей, ледзь-ледзь — 1:0 — выйгралі. — А ўвогуле, што лепш: гуляць з такой падтрымкай саперніка, як у Румыніі, ці ўвогуле без падтрымкі, як на шэрагавых матчах нашага чэмпіянату? ДЗМІТРЫЙ: — Нельга сказаць, што падтрымка саперніка перашкаджае, адзінае, што толькі пачынаеш кантраляваць мяч — пачынаецца гэты свіст. Але ў гульні не звяртаеш на гэта ўвагу, проста атмасфера адчуваецца. ПАВЕЛ: — У любым выпадку гэта лепш, чым гуляць трыбуны. На хатнія матчы Лігі чэмпіёнаў у Барысаў гледзюць нармальна збіралася, падтрымка была добрай. У чэмпіянцы ёсць матчы, вядома ж, калі таксама шмат бальшчыцкай прадукцыяй, але часта гульня праходзіць з амаль пустымі трыбунамі. — Цікава, як трэнэр настроівае на такіх сапернікаў, як «Вільярэал» ці «Сцяўя»? ДЗМІТРЫЙ: — На такіх сапернікаў і настроіваць не трэба. Асабіста я і сам вельмі лёгка гэта роблю. Значна складаней трэнэра настроіць на саперніка з ніжняй паловы турнірнай табліцы. ПАВЕЛ: — «Сцяўя» мы маглі абгравіваць. Так атрымалася, што напрыканцы нам часогосьці не халіла. А «Вільярэал» тыдзень таму абгравіў «Барселону»... Нам там трэба было паказаць штосці фанатычнае, каб выйграць. Мы трэніраваліся на базе дзіцяча-юнацкай школы «Вільярэал» — гэта тае, да чаго трэба імкнуцца, і нам яшчэ

вельмі далёка да гэтага. ДЗМІТРЫЙ: — Справа нават не хочацца іх крыўдзіць, але так атрымалася, што пасля «Сцяўя» мы гулялі з жодзіцамі, было псіхалагічна складана. Карацей, ледзь-ледзь — 1:0 — выйгралі. — Калі каманда гуляе на выездзе, нацыянальную кухню вам прапануюць? ПАВЕЛ: — Гэта ўзгадняецца з нашым доктарам. Усё, што ён скажаў, у рэстаране прыгатуюць. Ёсць прадукты, якія нельга ў дзень гульні ўжываць, гэта ўлічваецца. А пасля матча мы адразу ў самалёт, і вярчаў у нас у самалёце. — Не магу не спытаць, як трапілі ў футбол? ДЗМІТРЫЙ: — Спачатку, калі мы былі ў «Несведомым» узросце, мама адвела нас на тэніс. А потым мы з братам паралілі, і пайшлі на футбол. Займаўліся недалёка ад дома, у «Працоўнай рэзэрвае». Першым трэнерам быў Якаў Барысаў Вялічэра. Потым каманду перайменавалі, яна падтрымлівала сувязь з «Зоркай-ВА-БД», мы трывалі ў дубль, потым у асноўную каманду. Калі «Зорка» выцелела ў першую лігу, мы перайшлі ў БАТЭ. — У школе добра вычыліся? ПАВЕЛ: — Я пра гадоў нават выдатнікам быў, потым гэта хутка скончылася. ДЗМІТРЫЙ: — Пачалася дзесяцібаўная сістэма — у раёне «васмьмёрка» вычыліся, харашысты, адным словам. Зараз у інстытуце вычыліся — на 5-м курсе БНТУ. На дзённым аддзяленні машынабудавання факультэта. ПАВЕЛ: — Думаем пра будучыню, адным словам. Трэба быць адзуданымі і інтэлектуальна развітымі. Спартыўная кар'ера можа скончыцца ў любы момант. Хоць

футбол пакуль што, безумоўна, на першым месцы. — Як удаецца паспяваць вучыцца на дзённым аддзяленні? Выкладчыкі ведаюць, што вы прафесійныя футбалісты? ДЗМІТРЫЙ: — Сумяшчаць гэта нескладана. А выкладчыкам увогуле ўсё роўна, хто мы. Сярод іх бальшчыцкай нашата, некаторыя і каманды такой, напэўна, не ведаюць. Зараз, пасля гульні ў Лізе чэмпіёнаў, магчыма, хтосьці і ўспомніць. ПАВЕЛ: — А на самай справе ў футбалістаў шмат вольнага часу. Вось паўдня адтрэніраваліся, зараз можна ісці дадому пісаць дыплом. Сёння мы, вядома ж, гэтага рабіць не будзем. ДЗМІТРЫЙ: — А можна не дадому пасля трэнероўкі, а на «пару» схадыць, паслухаць лекцыю. ПАВЕЛ: — Вось у адпачынку ўсё ўніверсітэт. — А на экзамен можна замест брата прыйсці? ДЗМІТРЫЙ: — Падчас наступлення мы дапусцілі тактычную памылку — наступілі на розныя спецыяльнасці. Пасля моцна пашкадавалі аб гэтым. ПАВЕЛ: — Толькі на двух першых курсах былі аднолькавыя прадметы, зараз усё рознае. — У жшыці апрапаецца аднолькава? ДЗМІТРЫЙ: — Гэта ў нас толькі камандная экіпіроўка аднолькавая ва ўсіх, а так апрапаецца ва ўсё рознае. — Дзяўчаты аднолькавыя падабаюцца? ДЗМІТРЫЙ: — Хутчэй, «так», чым «не». — Якія машыны падабаюцца?

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дзён
Мінск	7.19	16.27	9.08
Віцебск	7.13	16.12	8.59
Магілёў	7.09	16.17	9.08
Гомель	7.00	16.18	9.10
Гродна	7.33	16.43	9.10
Брэст	7.29	16.48	9.19

НАДВОР'Е на заўтра

ВІЦЕБСК 741мм рт.ст. -4...-2°C -3...-1°C	МІНСК 735мм рт.ст. -4...-2°C -2...0°C	МАГІЛЕЎ 740мм рт.ст. -4...-2°C -3...-1°C
ГРОДНА 742мм рт.ст. -2...+3°C +1...+3°C	БРЕСТ 743мм рт.ст. 0...+2°C +1...+3°C	ГОМЕЛЬ 745мм рт.ст. -5...-3°C -1...+1°C

— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў

Геамагнітныя узрушэнні

2 гадз.	5 гадз.	8 гадз.	11 гадз.	14 гадз.	17 гадз.	20 гадз.	23 гадз.
---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

...у суседзях

ВАРШАВА +1...+3°C	НІЕВ 0...+2°C	РЫГА +2...+4°C
ВІЛЬНЮС 0...+2°C	МАСКВА -3...-1°C	С.ПЕЦЯРБУРГ -2...0°C

6 лістапада

1917 год — Часовы ўрад забараніў выхад усіх бальшавіцкіх газет, апячатаныя партыйныя друкарні, аднак гэтая мера ўжо нічым не магла дапамагчы кіруючаму рэжыму.

1932 год — на выбарах у рэйхстаг большасць галасоў атрымала нацысцкая партыя. У хуткім часе канцлерам Германіі будзе прызначаны Гітлер.

«Разумны гоніцца не за тым, што прыямае, а за тым, што пазбаўляе ад непрыемнасцяў».

Арыстоцель (384—322 да н.э.), старажытнагрэцкая філосаф.

Алена АУЧЫНІКАВА.